

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 41 (5415)

ЧАЦВЕР

20

ЛЮТАГА

1936 г.

Год выдання XIX

СЁННЯ ў НУМАРЫ:

У СЮНАРКОМЕ СССР і ЦК ВКП(б): АБ ЗАБЕСПЯЧЭННІ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ ЛІТВАМ НА 1936 ГОД І АБ РАВОДЕ ТРАКТАРАУ ЧТБ.
У ЦК КП(б): СТАХАНАўСКИ ДВУХХАКАДНІК ЛЕСАВЫВАЗ. КІ І ЛЕСАРАСПРАЦОВАК.
ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — ЗА БОЛЬШЭВІЦКІ СТЫЛЬ РАБОТЫ.
АГЛЯД ДРУГУ — ЦІ ПРАВОДЫЛАСЯ ў ЛОВЕВЕ СТАХАНАўСКАЯ ПЯЦІДНЕўКА.
АЛ. МІРОНУ — У ЧУЖЫХ ШЫРОТАХ.

ЗА СМЕЛУЮ ЛІТАРАТУРУ — ПРАМОВА ТАВ. БУНОУ ЯСЕН-СНАГА НА ІІ ПЛЕНУМЕ ПРАўЛЕННЯ САЮЗА СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕНІКАў СССР.
МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬТОН: К. КРАПІВА — ПРЫГОЖЫ СОН АД-МИНИСТРАТА.
ЗА РУБЯЖОМ: ПЕРАМОГА НАРОДНАГА ФРОНТА ў ІСПАНІІ.
ВЫСТУПЛЕННЕ КОМУНІСТЫЧНАГА ДЭПУТАТА ГАБРЫЭЛЯ ПЕРЫ ВА ФРАНЦУЗСКАЙ ПАЛАЦЕ ДЭПУТАТАў.

У ЦК КП(б) Б

СТАХАНАўСКИ ДВУХХАКАДНІК
ЛЕСАВЫВАЗКІ І ЛЕСАРАСПРАЦОВАК

19 лютага на бюро ЦК КП(б) Б ставілі пытанне аб ходзе леса-вывазкі і лесараспрацовак.
Бюро ЦК паставіла абавяз-чкі з 20 лютага стыханаўскіх двуххакаднік лесавывазкі і леса-распрацовак.
У гэты ж дзень таварышы Вал-ковіч і Галазед правялі на тэле-фонных правядзеньнях з са-крэтарамі райкомаў партыі і старшынямі райвыкамоў. На
на нарадзе прысутнічалі т. Лепіўскі, Кавальчук, Готфрыд, Валодзька і іншыя.

ШЧАСЛІВЕЙШЫЯ ДНІ

ПІСЬМО ДЭЛЕГАТАУ УСЕСАЮЗНАЯ НАРАДЫ
ПЕРАДАВІКОУ ЖЫВЭЛАГАДУЛІ

Мы не можам выказаць той радасці і шчасця, якімі напоўнены нашы сэрцы.
Трыці дзень мы разам з кіраўнікамі партыі і ўрада, з любімым і дарагім бацькам — таварышам Сталіным — рашам і абмяркоў-ваем вялікую справу развіцця жыўбелагадулі нашай социалі-стычнай радзіны.

Гэтыя дні самыя шчаслівыя ў нашым жыцці. Пяцка цо-радаць у пісьме цёплым і большымі клопатамі нашага Сталіна аб усіх нас.

У Маскве на нарадзе мы лішні раз упеўніліся, як далёка па-шла наперад наша пралетарская дзяржава, якія левытарнальныя магчымасці заўважаны ў саўгаснай і калгаснай жыўбелагадулі.

Узброіўшыся сталініскай зааказкай, мы абавязуемся ў 1936 годзе поўнацю захаваць прыклад на нашых формах.

Нашы сто азецка павяны даць у год 170 янтат і 350 кілограм шпэрці.

Нашы саёматкі павяны даць у год па 70 пудоў мяса.
Боўная карова павяны даць 3.500 літраў малака, а лепшая — 4.000 літраў.

Гэта абавязальства мы ва што-б там ні стала выканаем. Вошты, які мы набылі на ўсеаюзнай нарадзе перадавікоў дыр-белагадулі пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, мы абяцаем перадаць усім калгасікам нашага раёна.

М. РАЕУСКИ — старшыня і Г. БАРУШКОУ — пастух-ушар калгаса «Гомельскі пралетарый», Гомельскага раёна.

Масква, Кірэнь.

ПАРЛАМЕНЦКАЯ ВЫБАРЫ ў ІСПАНІІ

ПЕРАМОГА НАРОДНАГА ФРОНТА

ПАРЫЖ, 18 лютага. Весткі ат-рымліваемыя з усіх краінаў Іспа-ніі, гавораць аб рашучай пера-мозе народнага фронту на выбо-рах у парламент (картэс).

ПАРЫЖ, 17 лютага. У Мадрыдзе і ў іншых гарадах вестка аб перамозе народнага фронту выкінула вялікі ўздзім сярод працоўных мас. Раніш некалькі тысяч дэманстрантаў са спэсмай «Інтэрнацыанала» рушы-лі ў цэнтральную частку Мадры-да. Дэманстранты неслі плакаты з патрабаваннем поўнай амністыі палітвязьненным. Дэманстранты накіраваліся да мадрыдскай тур-мы, каб вызваліць палітвязьно-леных. Янаўдры адкрылі па іх агонь. Двое забіты і 6 ранены.

У гарадах Каруні і Сарагосе так-сама адбыліся крывавыя сутыч-кі паліцыі з дэманстрантамі, шпэ-раненыя.

ПАРЫЖ, 18 лютага. (БЕЛТА). Як паведавала газета «Комуніст» у картэсе выбрана 14 камуністаў (у апошніх картэсах быў і толькі камуністычны дэпутат). Генералі-тні сакратар Іспанскай кампартыі Хазе Дыяе выбран у Мадрыде, дзе ён сабраў 214 тысяч галасоў.

ПАРЫЖ, 18 лютага. У Мадры-дзе (стале Іспаніі) і ў правін-цыях Хуэска і Андалузія абвеш-чана аснаднае становішча.

Па словах газеты «Пары суар», магчыма абвішчэнне іспанскіх рабочых арганізацыям 24-гадзі-нны ўсеагульнай забастоўкі, каб чабіцца ў найкарцейшы тэрмін амністыі палітвязьненным.

Урад даў спецыяльную інструк-цыю ваеннаму губернатру Мад-рыда адносна «рашчучых мер па

падтрыманню парадку». Урад за-сцяда бесперапынна.

У Мадрыдзе і ў іншых гарадах вестка аб перамозе народнага фронту выкінула вялікі ўздзім сярод працоўных мас. Раніш некалькі тысяч дэманстрантаў са спэсмай «Інтэрнацыанала» рушы-лі ў цэнтральную частку Мадры-да. Дэманстранты неслі плакаты з патрабаваннем поўнай амністыі палітвязьненным. Дэманстранты накіраваліся да мадрыдскай тур-мы, каб вызваліць палітвязьно-леных. Янаўдры адкрылі па іх агонь. Двое забіты і 6 ранены.

У гарадах Каруні і Сарагосе так-сама адбыліся крывавыя сутыч-кі паліцыі з дэманстрантамі, шпэ-раненыя.

ПАРЫЖ, 18 лютага. (БЕЛТА). Як паведавала газета «Комуніст» у картэсе выбрана 14 камуністаў (у апошніх картэсах быў і толькі камуністычны дэпутат). Генералі-тні сакратар Іспанскай кампартыі Хазе Дыяе выбран у Мадрыде, дзе ён сабраў 214 тысяч галасоў.

ПАРЫЖ, 18 лютага. У Мадры-дзе (стале Іспаніі) і ў правін-цыях Хуэска і Андалузія абвеш-чана аснаднае становішча.

Па словах газеты «Пары суар», магчыма абвішчэнне іспанскіх рабочых арганізацыям 24-гадзі-нны ўсеагульнай забастоўкі, каб чабіцца ў найкарцейшы тэрмін амністыі палітвязьненным.

Урад даў спецыяльную інструк-цыю ваеннаму губернатру Мад-рыда адносна «рашчучых мер па

падтрыманню парадку». Урад за-сцяда бесперапынна.

У Мадрыдзе і ў іншых гарадах вестка аб перамозе народнага фронту выкінула вялікі ўздзім сярод працоўных мас. Раніш некалькі тысяч дэманстрантаў са спэсмай «Інтэрнацыанала» рушы-лі ў цэнтральную частку Мадры-да. Дэманстранты неслі плакаты з патрабаваннем поўнай амністыі палітвязьненным. Дэманстранты накіраваліся да мадрыдскай тур-мы, каб вызваліць палітвязьно-леных. Янаўдры адкрылі па іх агонь. Двое забіты і 6 ранены.

У гарадах Каруні і Сарагосе так-сама адбыліся крывавыя сутыч-кі паліцыі з дэманстрантамі, шпэ-раненыя.

ПАРЫЖ, 18 лютага. (БЕЛТА). Як паведавала газета «Комуніст» у картэсе выбрана 14 камуністаў (у апошніх картэсах быў і толькі камуністычны дэпутат). Генералі-тні сакратар Іспанскай кампартыі Хазе Дыяе выбран у Мадрыде, дзе ён сабраў 214 тысяч галасоў.

ПАРЫЖ, 18 лютага. У Мадры-дзе (стале Іспаніі) і ў правін-цыях Хуэска і Андалузія абвеш-чана аснаднае становішча.

Па словах газеты «Пары суар», магчыма абвішчэнне іспанскіх рабочых арганізацыям 24-гадзі-нны ўсеагульнай забастоўкі, каб чабіцца ў найкарцейшы тэрмін амністыі палітвязьненным.

Урад даў спецыяльную інструк-цыю ваеннаму губернатру Мад-рыда адносна «рашчучых мер па

падтрыманню парадку». Урад за-сцяда бесперапынна.

У Мадрыдзе і ў іншых гарадах вестка аб перамозе народнага фронту выкінула вялікі ўздзім сярод працоўных мас. Раніш некалькі тысяч дэманстрантаў са спэсмай «Інтэрнацыанала» рушы-лі ў цэнтральную частку Мадры-да. Дэманстранты неслі плакаты з патрабаваннем поўнай амністыі палітвязьненным. Дэманстранты накіраваліся да мадрыдскай тур-мы, каб вызваліць палітвязьно-леных. Янаўдры адкрылі па іх агонь. Двое забіты і 6 ранены.

ЗА БОЛЬШЭВІЦКІ СТЫЛЬ РАБОТЫ

Зараз у Менску праходзіць канферэнцыя Сталінскага, Кагана-віцка і Варашылаўскага гарад-скіх раёнаў КП(б) Б.

Стварэння Цэнтральнага Камі-тэта і мескіх гаркомаў КП(б) Б оргбюро раённых партыйных ар-ганізацый правялі вялікую работу па яшчэ большаму асцяганню нашых партыйных арганізацый, усіх большэвікоў Менска вакол Цэнтральнага Камітэта і вялікага правядара нашай партыі тавары-ша Сталіна.

За параўнаўча кароткі перыяд оргбюро райкомаў пад кіраўніч-твам ЦК КП(б) Б і асабіста тав. Гікало, пад кіраўніцтвам Менска-га гаркома КП(б) Б адолелі пра-вабы досыць ацяную і складна-ую работу. Ім сур'ёзна вывуча-лі склад партыйнай арганізацыі, глыбока вывучылі спецыфіку кожна-га раёна, вывучылі партыйныя, совецкія і гаспадарчыя кадры.

Усебаковым вывучэнню людзей спрыяла та ацялінась, што ўся работа оргбюро сунала з перыяд-нага правяры партыйных докумен-таў. У працэсе правяры партый-ных документаў, калі з нашых радю выкідаліся чужыя і варо-жыя партыйны людзі, ішла складе-ная арганізацыйная работа па пе-рабудове на-хату асобных партый-ных арганізацый, па вылучэнню новых партыйных кадраў, якія лапоўнілі рады нашага партыйна-га ацява.

Праверка партыйных докумен-таў скончалася. Яна выкінула да ацяўнай партыйнай работы новыя пласты членаў і кандыдатаў партыі, узняла рэвалюцыйную шпільнасць членаў партыі і партый-ных арганізацый у цэлым, унесла жывы струмень ва ўсё ўнутрыпартыйнае жыццё. Праверка партыйных документаў унята паўчэ адказнасці кожнага чле-на партыі за даручаную яму спра-ву, за безаагароннае захаваанне статута партыі — пераарышнага закону партыйнага жыцця.

Новыя раёныя партыйныя камі-тэты прыступаюць да работы ў перыяд калі ўся наша партыя ўамоўна рыхтуецца да абмену партыйных документаў, да адна-ўлення праёму ў партыю.

Адолю — выключна сур'ёзна і адказна з адказнасцю новых раё-ных партыйных кіраўнікоў. Пра-ва, каб уся работа кожнага раён-нага камітэта была напалкам пад-парадкавана асцюным зааказам, паставленым пленумам ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б) Б — амавалаць рэзультаты правяры партыйных документаў, захоўвалі бездакор-ны парадак у нашай партыйнай гаспадарцы, не паглыбля ніякіх магнамаў для правіненія во-ражчых і радыі партыі, вылучаць, вырошчываць і выхоўвалі партый-ныя кадры.

Пытанне аб партыйных кадрах заўсёды было вузлавым пытаннем у рабоце нашай партыі. На ўсёй працяжнасці гісторыі партыі ім бацьмы, як Ленін і Сталін клалі пад асцюнасць да партый-ных работнікаў, якія якасці яны патрабавалі ад іх, які умелі яны вылучаць і вырошчываць стойкія кадры большэвікоў.

І зараз у партыйнай рабоце выра-шаюць таія партыйныя кадры, якія умеюць правільна даспелі да мас палітычна зааказ партыі, узяць масы і павесці іх на барацьбу за ажыццяўленне гэтых зааказ.

Рады партыйных работнікаў, партыйныя кадры напоўніліся новымі, адданымі партыі людзьмі, прычым значная частка з іх — таварышы, адносна маладыя, і па сваіму вопыту партыйнай ра-боты, і па партыйнаму ацяву.

Гутарка ідзе не толькі аб но-вых кадрах. Ёсць паўная частка людзей, якіх, занятыя практыч-най работай, захавануты «пакуч-кай», адсталы ад жыцця, не вы-раслі, а жыццё, новыя людзі, уз-рошшыя масы рабочых перагналі іх. Гэта сумна, але факт, што та-кіх таварыш, як Калпак—сакра-тар парткома Галоўдартраса, Брудер — сакратар парткома фаб-рыкі-кухні, таварышы, са спышай якіх нямага галоў партыйнай і іншай адказнай работы, пры эле-ментарнай правяры іх палітыч-нага ведаў аказаліся палітычна няграмацкімі. Між іншым, яны не з'яўляюцца выключеннем.

Адолю важнейшай зааказе но-вых раёных партыйных каміта-

таў — несупынна з большэвіцкай паласкою выхоўвалі партыйныя кадры, і маладыя і старыя, вы-рошчываць іх на практычнай рабо-це, узбройвалі іх тэорыяй Маркса —Энгельса — Леніна — Сталіна.

Паспяховае ажыццяўленне гэ-тай зааказі забяспечыць далей-шае выхаванне, ідэйнае ўзбраен-не кожнага члена партыі. Раёныі студэнтскага пленума ЦК ВКП(б) з усіей яркасцю паставілі пытанне аб далейшым павышэнні якасця звання члена партыі. Трэба павышаць ацяўнасць чле-наў партыі, выхоўваць іх, як лю-дзей большэвіцкага дзеяння, Нельга ажыццяўляць гэту зааказ, не разгарнуўшы ва ўсю шыраку прапаганду марксіска-ленінскай тэорыі, не ўзняўшы тэарэтычны і культурны ўзровень кадраў партый-ных работнікаў.

На канферэнцыях не раз пад крэслівалася, што ўзровень пад-рыхтаванасці некараці часткі прапагандыстаў зусім нездаваль-няючы. А гутарка ідзе аб прапа-гандыстах, якіх партыя даверы-ла выхаванне членаў партыі, кан-дыдатаў і спачуваючых.

Стварэнне ў Менску трох раён-ных партыйных арганізацый ставі-ць сваёй мэтай наблізць партый-нае кіраўніцтва да кожнай партый-най партыйнай арганізацыі, да кожнага парторга, да кожнага камуніста ў павобочы.

А такое кіраўніцтва трэба за-бяспечыць. Інакш інакш праца-ваць нельга. На XVII з'ездзе ВКП(б) тав. Мегановіч, гаворачы аб ацяў у рабоце, аб аператыв-насці кіраўніцтва, указаў: «Зра-ўнава, агітаваць за прафішанты-трава, за абароназдольнасць не-ааходна. Але калі аператывнае кіраўніцтва падмываюць вада-дэстам, або балбатней, то не атрымаецца ні справы, ні агі-тацыі. Таія кіраўнікі, відаць, ра-зумеюць слова кіравань, як ва-дзіць рукамі».

Конкрэтна кіраваць кожнай пар-тыйнай партыйнай арганізацыяй, выхавачы са спецыфікі дана-га прадпрыемства, або ўстаавай, ахавачы са складу рабочых або служачых данага прадпрыем-ства або ўстаавай, — у гэтым зааказе новых райкомаў КП(б) Б.

Трэба рашуча пакочыць а фак-тамі зааўшчэнасці партыйнай гаспадары, якія яшчэ наглядно-па, з фактамі паршнення статута партыі. Хіба не аб страце рэво-люцыйнай цільнасці савецкіх вы-глядкаў, які меў месца ў партар-ганізацыі завода «Чырвоная зара»? У партком з'явіўся нейкі чалавек і адрамадаваўся чле-нам партыі. Спадабаўся гэты чла-век у парткоме, яго ўвадзяць у склад парткома і рашаюць вы-браць сакратаром. Калі яму пера-далі справы і пайшлі ў гарком аформіць выбрание новага сакра-тара, то аказалася, што ў гэтага так звананага новага «сакратара» няма... партыйнага білета.

Усё гэта адбываецца пазла пра-веркі партыйных документаў, якія выадочна паказала, што зна-чыць слепа давяраць вожаку, забываць пра большэвіцкую шпіль-насць, якая з'яўляецца первей-шай заавадзю для кожнага большэвіка! А гэтыя віды яшчэ не ўсе зразумелі.

Многа работы прадстаіць но-вым райкомам партыі. У цэнтры ўвагі кожнага райкома павіна быць настойлівае вывучэнне і вы-рошчванне партыйных кадраў, у першую чаргу, стварэнне вакол раёнага камітэта ацява з чле-наў партыі, арганізоўваючы ад-начасова з гэтым работу з бес-партыйным актывам на прадыр-емствах, згуртоўваючы гэты актыв у вакол нашай партыі.

Наперадзе многа складанай і напружанай работы. Няма сум-нення, што раёныя камітэты партыі, узброеныя мудрымі ўка-занымі правядара нашай партыі таварыша Сталіна аб вырошчван-ні кадраў, улічыўшы ўрок пра-веркі партыйных документаў, згуртаваўшы вакол сябе моцны актыв і беспартыйны актыв, узяўшы яшчэ вышэй рэволю-цыйную шпільнасць з гэтымі заа-казі справяцца.

НА МЕНСКІХ РАЁННЫХ ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЯХ

Сталінскі раён

18 лютага ў вялікай зале Дома партыі адрылася першая канферэнцыя Сталінскага гар-ма.

Сакратар оргбюро тав. Літвін, адрываючы канферэнцыю, коротка спыніўша на ацяўнай ар-ганізацыі раёнаў у менскай партыйнай арганізацыі і на тых за-аказ, якія ставяць перад імі ў сарава далейшага ўдзельна ўнутры-партыйнай работы.

«Наша канферэнцыя сабралася ў такі момант, — гаворыць т. Літ-він, — калі партыя зааказала праверку і пачала абмен партый-ных документаў — буйнейшае палітычнае мерапрыемства, ама-цуючае прадведзены на ініцыя-тыве таварыша Сталіна вялікую работу па праверцы партыйных документаў.

— Зааказ заключаюцца ў тым, — гаворыць далей тав. Літ-він, — каб яшчэ больш глыбока і ўсеаакова вывучыць кожнага камуніста, кожную партарганіза-цыю, узяць на неабавязную шпіль-насцю ступень большэвіцкую шпіль-насцю камуністаў, што з'яўляецца гарантам таго, што ні адзін партыйнец не трапіць у рукі ка-завага ворага.

Стварэнне па ініцыятыве тавары-ша Сталіна новых раёнаў будзе спрыяць выкананню дыр-ктыў XVII з'езда партыі аб уз-няці арганізацыйнай работы на ўзровень палітычнага кіраўніч-тва.

У нашай практычнай рабоце мы абавязаны апраўдаць найвялікшы агабар, аказаны нам партыяй, — прысваенне нам раёнаў імені вялікага і любімага правядара народаў таварыша Сталіна. Друж-най і агуртаванай работай апраў-даць гэты вялікі гонар».

Пад гучныя апладысменты вы-брана ў прэзыдыум члены бюро ЦК КП(б) Б на чале з тав. Гікало, сакратары Менскага гар-кома партыі тт. Рышкін, Халасе-віч, тт. Літвін, Рубінштэйн, Лей-

зер, стыханаец парторг завода імя Кірава тав. Сіўчук, стыханаец парторг завода імя Варашылава тав. Ануціч і інш.

Выбухам ацяўнай сустрэае кан-ферэнцыя праняла аб выбарыні гаспадары прэзыдыума ў складзе палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, тт. Тэльма-на, Дзімітрава і Гікало.

Доўга грыміць ацява. З усіх бакоў залы нясуцца прывітан-ні і воіччя: «Ура Сталіну», «Ня-хай жыць вялікі правядар партыі і міжнароднага пралетарыята та-варыш Сталін».

Паступае праняова пастыць прывітаньную тэлеграму тавары-шу Сталіну. Зноў зала грыміць апладысментамі. Доўга неамаўча-ючай бурнай ацяўнай удзельнікі канферэнцыі выказваюць сваю ацяўнасцю любові і адданасці та-му, хто вядзе партыю ад перамо-гі да перамогі — таварышу Сталіну.

«Мы сёння сабраліся на пер-шую раённую партыйную канфе-рэнцыю, — гаворыцца ў прыві-таньні таварышу Сталіну, — каб аформіць наш новы раён, дзюму прывоена тава вялікае імя. І пер-шае наша слова мы зварачаем да цябе — вернага істойкага прад-вядальніка вялікай справы Маркса —Энгельса — Леніна.

Пасля запырджэння парадку дэ-ляты слова да дэклада аб рабоце оргбюро прадстаўляюцца тав. Літвін.

Тав. Літвін падрабязна харак-тарызуе новаствараны Сталінскі раён, спыніўша на стане ўну-рыпартыйнай і партмасавай рабо-ты ў раёне.

Дэклада тав. Літвіна зааанча-вацца пасяджанне канферэнцыі.

Учора, 19 лютага, увесь дзень прадвядаліся аспрэчкі па дэкла-та тав. Літвіна. Выказалася 24 ча-лавекі.

Сёння — працяг канферэнцыі.

Варашылаўскі раён

Учора адрылася 1-я партыйная канферэнцыя Варашылаўскага гар-ма.

Першае слова партыйнай канфе-рэнцыі прысвяціла вялікаму Сталіну. Імя геніяльнага правяд-ара народаў, імя найвялікшага мар-шала рэвалюцыі, з якога пачаў сваё ўступнае слова сакратар орг-бюро тав. Кавалёў, выкінула бу-рую ацява па адрасу таго, каму мы абавязаны ўсім перамогам со-цыялізма. Дэлегацы, стоячы, вы-казалі сваю радасць, сваё шчас-це жыць і тварыць у эпоху Сталіна.

Пад бурныя апладысменты дэ-лятаў выбравана дэлятаў прэ-зыдыума ў складзе бюро ЦК КП(б) Б на чале з тав. Гікало, сакратароў Менскага КП(б) Б тт. Рышкіна, Халасевіча, тт. Ру-бінштэйна, тав. Юнга, тав. Белова, Стараўшова, Марсіка (завод імя Матлава) і інш.

Паступае праняова аб выбары гаспадары прэзыдыума. Калі на-звацца імя Сталіна, дэлегацы па-дымаюцца з месца і, стоячы, ві-таюць вялікага правядара партыі. У таварыш прэзыдыум выбраваны тт. Сталін, Малаў, Калінін, Кагана-віч, Варашылаў, Орданнікіна, Мікая, Чубар, Андрэў, Пасты-шук, Касіор, Ялаў, Потроўскі, Рудуцкі, Зялё, Ежоў, Дзімітраў, Тэльман і Гікало.

Слова да справаадкачнага дэ-лята адрыўша сакратар орг-бюро Варашылаўскага раёна тав. Кавалёў.

Дэлегацы расказвае дэлегатам аб вялікай ролю, якую адграла арганізацыйнае бюро ў паліты-чэскай ўсёй пастааўкі партыйнай работы.

Гаворачы аб правяры партый-ных документаў, т. Кавалёў пры-вядзе дзесяці прыклады вы-вядзена прыводкай ворагў партыі, прахаліўша, жулікаў і людзей, неласстойных вялікага звання ко-муніста, прыводзіць многа пры-клады самааданай работы вылу-чаных у часе правяры на адка-зную работу камуністаў, расказва-е аб новым актыве, які вырас у хо-дзе правяры.

Далей тав. Кавалёў характары-зуе становішча арганізацыйна-ма-савай і палітвыхаваўчай работы, гаворыць аб рабоце арганізацыі па разгортуванню стыханаўскага руху.

Свой дэклад тав. Кавалёў на-чала падрабязна аналізае хо-ду падрыхтоўкі да абмену партый-ных документаў.

Пад бурныя апладысменты пры-маў прывітаньныя тэлеграмы тт. Сталіну і Варашылаў.

Сёння пачынаюцца аспрэчкі па дэкладу тав. Кавалёва.

ПРАГАМА польскага урада

ВАРШАВА, 17 лютага. (БЕЛТА). У польскім сейме пачаліся ге-неральныя аспрэчкі па дзяржаўнаму бюджэту на 1936—37 г. З вялікай праграмай прамовай выступіў прэм'ер-міністр Касцялкоўскі. Кас-цялкоўскі павёў вышні 4-месячнай дзеянняў урада. Асцюнымі дася-гненнямі урада ён лі

